

# Праблемы і выклікі дзяржаўнага двухмоўя ў Беларусі і Вялікабрытаніі



[Цэнтральная навуковая бібліятэка НАНБ \(Сурганова,15\)](#)

**09.30-10.00** Рэгістрацыя і кава

**10.00-10.50** Уступнае слова:

- **Андрэй Іванец**, галоўны вучоны сакратар НАН Беларусі;
- **Жаклін Перкінс**, пасол Вялікабрытаніі ў Беларусі;
- **Валерый Варанецкі**, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;
- **Яраслаў Крывой**, старшы навуковы супрацоўнік Брытанскага інстытута міжнароднага і параўнальнага права;
- **Ігар Капылоў**, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа;
- **Віктар Шаршун**, намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

**10.50-12.20** Пленарнае пасяджэнне:

- Прафесар **Колін Уільямс**, запрошаны навуковы супрацоўнік Кембрыджскага ўніверсітэта;
- Акадэмік **Аляксандр Лукашанец**, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі;
- Сесія пытанняў і адказаў.

**12.20-12.40** Кава-паўза

**12.40-13.50** Панэль 1. Раўнапраўнае функцыянаванне дзяржаўных моў як фактар гарманічнага развіцця грамадства

- **Ганна Кулеш**, прафесар кафедры беларускага мовазнаўства БДУ;
- **Прадстаўнік** Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь;
- **Алена Анісім**, старшыня ГА Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны.
- **Прадстаўнік** Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Мадэратар:

- **Кірыл Гарошка**, Цэнтр Астрагорскага

[Кафэ «Акадэмія» \(Незалежнасці, 6б\)](#)

**13.50-14.50** Абед

[Цэнтральная навуковая бібліятэка НАНБ \(Сурганова,15\)](#)

**14.50-16.00** Панэль 2. Юрыдычныя гарантыі забеспячэння дзяржаўнага двухмоўя

- **Прадстаўнік** Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь;
- **Валянціна Мароз**, Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь;
- **Вадзім Самарын**, дацэнт юрыдычнага факультэта БДУ.

Мадэратар:

- **Яраслаў Крывой**, Брытанскі інстытут міжнароднага і параўнальнага права

**16.00-17.10** Панэль 3. Практычная рэалізацыя дзяржаўнага двухмоўя

- **Аляксандр Данілевіч**, дацэнт кафедры міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права БДУ;

- **Юрась Гецэвіч**, загадчык лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі;
- **Алесь Суша**, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі;
- **Прадстаўнік** Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Мадэратар:

- **Аляксандр Данілевіч**, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

**17.10-17.20** Заключнае слова:

- **Яраслаў Крывой**, Брытанскі інстытут міжнароднага і параўнальнага права

Кафэ «Акадэмія» (Акадэмічная, 10)

**17.20-18.00** Фуршэт